

09

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы
Міжнародны фонд Янкі Купалы

ТВОРЧАСТЬ ЯНКІ КУПАЛЫ –
духоўны і эстэтычны феномен

IX Міжнародныя Купалаўскія чытанні

Матэрыялы навуковай конферэнцыі

(14 кастрычніка 2009 года)

РЕПОЗИТОРИЙ

МІНСК
ВЫДАВЕЦТВА «ЧАТЫРЫ ЧВЭРЦІ»
2011

УДК [821.161.3.09+929Купала](082)

ББК 83.3(4Беи)я43

Т 28

Укладальнік *A. Р. Мацевасян*

Рэдакцыйная калегія:

В. П. Рагойша (галоўны рэдактар),
А. Р. Мацевасян, А. С. Дражына

Т 28 Творчасць Янкі Купалы — духоўны і эстэтычны феномен : IX Міжнародныя Купалаўскія чытанні — навуковая канферэнцыя, Мінск, 14 кастрычніка 2009 г. / [укладальнік А. Р. Мацевасян ; рэдкалегія В. П. Рагойша (гал. рэд.), А. Р. Мацевасян, А. С. Дражына]. — Мінск : выдаецца «Чатыры чвэрці», 2011. — 156 с.

ІСБН 978-985-6981-59-6.

У матэрыялах навуковай канферэнцыі знайшлі асэнсаванне купалаўскія традыцыі ў беларускай і еўрапейскіх літаратурах, гармонія нацыянальнага і ўніверсальнага ў творчасці паэта, роля асобы і творчасці песняра ў працэсах сувязей беларускай літаратуры з літаратурамі іншых краін і інш. Апрача гэтага, былі ўзняты праблемы, звязаныя з літаратурным музеязнаўствам увогуле і музеефікацый творчай спадчыны Янкі Купалы.

ISBN 978-985-6981-59-6

© Укладанне. А. Р. Мацевасян, 2011.

© Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы, 2011.

© Міжнародны фонд Янкі Купалы, 2011.

© Афармленне. Выдаецца «Чатыры чвэрці», 2011.

*С. А. Сычова,
кандыдат філалагічных навук,
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя М. Танка*

Трансфармацыя купалаўскага рамантычнага героя ў сучаснай літаратуры

Паняцце «рамантычны герой» з'явілася ў XIX ст. як выяўленне поглядаў новага метаду ў літаратуре, трактавалася ў адпаведнасці з асаблівасцямі канцепцыі нацыянальнай літаратуры, разам з тым захоўваючы асноўныя падыходы ў асэнсаванні рэчаіснасці.

Беларуская літаратура, развіваючыся ў кантэксле еўрапейскіх і, ў першую чаргу, славянскіх духоўна-культурных, інтэлектуальных традыцый, надзвычай адчувальныя была да ўздзеяння канцептуальна і светаоглядна блізкіх ёй мастацка-эстэтычных мадэлей (Шаладенка). Як і ў большасці славянскіх літаратур рамантызм оазвіваўся ў ёй пад уздзеяннем нацыянальна-вызваленчага руху і цесна звязваўся з ім, што абумовіла з'яўленне своеасаблівага рамантычнага героя.

Традыцыйныя рэсы рамантычнага светаадчування, такія як адмаўленне асветніцкага рацыяналізму, буржуазнага пра-грэсу, трагічнае пегажыванне страты ідэальнага ў жыцці, з аднаго боку, і гра а дасканаласці, імкненне да ідэалаў, з другога, былі часткова ўласцівы беларускім рамантычным героям. Еўрапейскія рамантыкі верылі ў панаванне духу над матэрыяльным жыццём. Рамантычны герой часцей ўсяго быў не ўласбленнем тыповых рысаў сучасніка, а наадварот — па канстрасту з сучаснікам. Рамантыкі не прымаюць рэчаіснасць, а імкнунца проціпаставіць ёй рамантычны ідэал.

Адначасова рамантызм спалучае ў сабе суб'ектывізм і імкненне да аб'ектыўнасці, погляд на падзеі вачамі рамантычнага героя. Асэнсаванне прычын грандыёзных падзеяў сучасніці, далучанасць асобы да гісторычнага працэсу — асноўны пункт рамантычнага гісторызму. Рамантычны герой акумулюе ў сабе лепшыя чалавечыя пачуцці і творчыя магчымасці,

ён пагарджае афіцыйным светам і пакутуе з-за яго недасканаласці. Асноўныя рысы рамантычнага харектару — індывідуалізм, нястрыманае імкненне да свабоды. Па меркаванню М. Горкага, актыўны рамантык імкненца ўзмацніць волю чалавека да жыцця, узбудзіць у ім мяцеж супраць рэчаіснасці, супраць усялякага прыгнёту.

Беларускі рамантызм спачатку развіваўся ў рэчышчы польскамоўнай літаратуры, менавіта таму літаратура пачатку XX ст. (час зрухаў у свядомасці народных мас) заглыбілася ў духоўны свет чалавека. Адным з найбольш яскравых паэтаў-рамантыкаў быў Янка Купала. «Купалаўскі рамантызм абуджаў і развіваў эмацыянальную прыроду паэзіі <...> Гэты напрамак у Купалы ўзнік і сформіраваўся на глебе незадаволенасці і нязгоды з існуючым станам рэчаў, ён граўся і клікаў у бясконцыя далі жыцця, да недасяжнага і іншага» (1, с. 55).

У сваёй ранняй паэме «Нікому» (1906) паэт уздымае пытанні чалавечага лёсу, якія вырашаюцца ў рамантычным рэчышчы. Нягледзячы на тое, што ў аснове сюжэта ляжаць рэальныя падзеі, і герой становіцца ахвярамі існующых парадкаў («сусветнага зла»), Тамаш пратэстуе, адстойваючы сваё права на каханне, супраць астаўляе сябе існующым законам, нават парушае хрысціянскую запаведзь (не забівай). У гэтым творы герой-рамантык аквяруе сваёй каханай дзеля права на свабоду выбару, дзялі высокага пачуцця кахання:

Гэй, скажыце, шэльмы,
Кату свайму там:
Не дам яму жонкі,
На ганьбу не дам.

Хоць згнію ў астрозе
Ці ў віры на дне, —
Няхай жа не будзе
Ні пану, ні мне! (5, с. 19)

У другой палове XX ст. трансфарміраваліся адносіны да кахання як пачуцця рамантычнага па свайму зместу, за якое

варты змагацца, як адчування, якое стаіць вышэй абставінаў, дае незалежнасць. Менавіта такіх па-свойму рамантычных герояў намалываю А. Жук у апавяданні «Летнія прыгоды ў сучасным духу». Аньота і Віктар сустракаюцца, кахаюцца, тым самым супрацьпастаўляючы свае паводзіны народнай маралі, грамадству, нібы кідаюць ім выклік, аднак абодвуму кіруе не высакародны парыў, а жаданне новых цялесных адчувацьцяў. У дадзеным выпадку не дух пануе над матэрыяльным жыццём, ён наогул адсутнічае, бо Віктар, абменьваючыся тэлефонамі, знарок памыляецца ў лічбах, таму што «у яго жонка, дзіця, сям'ёй ён даражыць умее» (3, с. 149), а «ў Аньоты свае планы былі на будучае <...> назвала першыя лічбы, якія прыйшли ў голаў» (3, с. 149). Можна таксама ўзгэдаць і другую герайню Я. Купалы з паэмы «Магіла льва» — Чыталку, якая дзеля ба-гацця ахвяравала каханнем, чым узбунтавала душу Машэкі і падштурхнула да злачынстваў. Аднак герайня А. Жука і не кахае, і не прагне ба-гацця, а толькі атрымлівае асалоду.

«Дух рамантычнага пратэсту ўвасабляўся ў самых разнастайных карцінах, вобразах і сюжэтах яго паэтычных твораў» (1, с. 55). Яшчэ адна ранняя паэма Я. Купалы «Адплата кахання» (1907) прысвечана няскоранаму духу закаханых Янкі і Зосі, дзе яны гінуць, аднак не здраджаюць свайму пачуццю, кідаюць выклік грамадству, якое выступае супраць няроўнага шлюбу, а менавіта заможны шляхціц губіць юнака. Паэт падкрэслівае чысціню адносін паміж хлопцам і дзяўчынай, тое, што толькі каханне рухае іх учынкамі:

А важнае любасць, што лепш ба-гацтв князя,
Ва ўсім памагае рукамі і радай.
Прад ім не азвецца ні плачам, ні згадай (5, с. 34).

Супрацьлеглыя адносіны бачым у апавяданні А. Кудраўца «Марута і Зіна», у якім хлопец падманвае дзяўчыну дзеля ўтульнага жыцця. «Кожны вечар прыязджаў <...> і мне якіх толькі слоў не нагаварыў. А ў самога дзве жонкі» (4, с. 389). У гэтым выпадку можна таксама гаварыць пра супрацьпастаў-

ленине героя грамадству, яго законам, пра выключны харктар паводзінаў. Аднак, калі купалаўскім рамантычным героем рухаюць высокія пачуцці, то сучаснік — меркантыльны, ён акрамя сваёй выгодаў нічога не бачыць, больш таго, — выкарыстоўвае каханне Зіны дзеля задавальнення.

Ідэю вольнага чалавека выявіў у сваёй паэме «Яна і я» (1913) Янка Купала, чалавека, які зведаў радасць гаспадара і працаўніка, адчуваў сябе часткай прыроды. У гэтым творы аўтар адлюстраваў як усёпранікальную еднасць чалавека і прыроды, так і глыбіню сапраўднага пачуцця паміж мужчынам і жанчынай. Галоўныя героі жывуць у згодзе паміж сабой, іх існаванне прасякнута гармоніяй і каханнем, якія суправаджаюць іх паўсяоль: і ў працы, і падчас адпачылку. Можна сказаць — гэта ода вольнаму чалавеку-працаўніку, чалавеку — частцы прыроды:

На крыжавых пущінах з ёй сусідруйся —
Куды ісці, не ведала яна,
І я не ведаў — ў полі і ці ў лесе,
І мне ляжала сцежка не адна...

І рукі злучвалі він ъавекі,
Багаслаўленне даш нам сваё
Ісці у свет праз горы, долы, рэki,
Ісці суполна праз усё жыццё (5, с. 94).

Яна і ён жывуць паўнавартасным жыццём, якое прасякнута любоўю, вераю ў будучыню, неабсяжным каханнем. Можна сказаць, што гэтая паэма як узор адносінаў мужчыны да сваёй жанчыны, прыгажосць якой бачна ва ўсім і на працягу ўсяго зямнога існавання:

Пакінем спадчыну мы для патомкаў
Інакшую ад той,
Што ўзялі мы ад продкаў на абломках
Гісторыі сваёй (5, с. 116).

Па-іншаму жыве чалавек, які адчувае сябе часткай прыроды, у аповесці А. Жука «Паляванне на Апошняга Жураўля». Галоўны герой твора Сцяпан Дзямідчык, для яго зямля — гэта святое, ён адчувае сябе гаспадаром на ёй. Гэты чалавек нікому не прыслужваў, рабіў, баранаваў, касіў, араў з малых год, так, як вучыў яго бацька — па-гаспадарску. Рабіў разам з людзьмі, слухаючы і паважаючы іх. Усяго было з ім: давалі вымовы і за кукурузу, і за незаараную канюшыну, але ён ведаў, што мяняеца час, ды не праходзіць на зямлі праўда, чэнасць чалавека, не прападае бясследна тое, чаму навучыў яго бацька, што спасціг сам ён праз сваё жыццё. Сцяпан — герой-бунтар, чалавек, які змагаеца за праўду, адстойвае правы, любіць і беража наваколле.

Дзямідчык выступае супраць існующых парадкаў, увасобленых ў вобразе старшыні Прымачка, які не адчуваў зямлю, для якога гэта была праца. За трох гадоў кіравання апошняга, калгас яшчэ «у большы доўг улес горад дзяржаваю, даў мінус па мясе і малацэ» (2, с. 29). Сцяпан паказаны як барацьбіт, чалавек, які не прымае закону існуючага грамадства, пратэстуючы ён імкненцца змяніць заганнія адносіны да зямлі, прыроды. Гэта фактычна рамантычны герой — бунтар, змагар з існующым ладам думак, чалавек, які жадае змяніць жыццё да лепшага. Як і большасць герояў, ён гіне, сімвалізуючы Апошняга Жураўля. Дзямідчык паспей расказаць паданне пра Апошняга Жураўля — сімвал чалавечага роду на нашай зямлі, свайму ўнуку. Імдоўка твора неадназначная, таму што, з аднаго боку, смерць героя нібы страта будучыні, з другога, памяць і звесткі пра Апошняга Жураўля захавае маладое пакаленне, а значыць, ёсьць спадзяванне на будучынню.

Купалаўскі рамантычны герой шматгранны: у ранніх творах — гэта і ахвяра, якая не можа нічога змяніць у існующых абставінах, і адначасова барацьбіт за лепшую долю, які змагаеца тымі сродкамі, што мае, нават ахвяруючы сваім жыццём; гэты і чалавек-працаўнік, які сваім існаваннем на зямлі сцвярджае непераходнасць і вартасць чалавечага жыцця, і самае галоўнае — веру ў лепшую будучынню.

Сучасная беларуская літаратура, а, менавіта, проза, спазнала інтэлектуальны ўплыў творчасці Янкі Купалы, хаця рамантычны герой другой паловы XX ст. (у разгледжаных творах), проціпастаўляючы сябе грамадству, часцей думae толькі пра свае надзённыя патрэбы, а чалавек-працаўнік павінен даказваць права на сваё існаванне, змагацца за наваколле і імкнуцца абудзіць сумленне і душу ў кіраўніцтва.

Літаратура

1. Гніламёдаў, У. В. Янка Купала. Новы погляд : дапаможнік для настаўніка / Уладзімір Гніламёдаў. — Мінск : Народная асвета, 1995. — 176 с.
2. Жук, А. Водсветы зорак : выбранае : аповесці, апавяданні : для ст. шк. узросту / Алеся Жук. — Мінск : Кітапства, 1997. — 351 с.
3. Жук, А. Праклятая любоў : аповесць, апавяданні / Алеся Жук. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1991. — 267 с.
4. Кудравец, А. П. Познія яблыкі : выбранае / Анатоль Кудравец. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1999. — 491 с.
5. Купала, Я. Паэмы. Драматычныя творы / уклад. А. Сляпцоў вай ; паслясл. В. Каваленк. / Янка Купала. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. — 494 с.

<i>Г. В. Кушаль</i>	
З гісторыі касцёла святых Апосталаў Пятра і Паўла ў Маскве, у якім вянчаліся Янка Купала і Уладзіслава Станкевіч	72
<i>Е. А. Лявонава</i>	
Паэзія Янкі Купалы ў нацыянальным і еўрапейскім падзейна-культурным кантэксле (верш «Паязджане»)	77
<i>М. І. Мішчанчук</i>	
Інварыянты вобраза Мікіты Зносака ў літаратуры беларускага замежжа	86
<i>М. І. Мушынскі</i>	
З гісторыі рэдагавання Купалавага тэксту ў «Пісьме беларускага народа ьяшкаму Сталіну»	92
<i>Г. М. Мятліцкая</i>	
Семантыка вобразаў святла ў паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду	115
<i>М. І. Плаўская</i>	
Новыя формы работы з наведвальнікам. Экскурсія з элементамі тэатралізацыі	124
<i>У. В. Рагойка</i>	
Доўгі шлях да Шаўчэнкі і Купалы — шлях да спазнання Украіны і Беларусі	130
<i>В. П. Рагойша</i>	
Санетарый Янкі Купалы ва ўкраінамоўным узнаўленні Дмытра Паўлычкі	136
<i>С. А. Сычова</i>	
Трансфармацыя купалаўскага рамантычнага героя ў сучаснай літаратуры	148